

## **МІКАЛАЙ ДУРНАВО**

Стварэнне ў 1903 г. Маскоўскай дыялекталагічнай камісіі (МДК) і прыкметная актывізация дыялекталагічных даследаванняў усходнеславянскіх моў выклікалі значную цікавасць шэрага расійскіх вучоных да беларускай мовы. У іх ліку быў і адзін з заснавальнікаў МДК акадэмік Беларускай акадэміі навук Мікалаі Мікалаевіч Дурнаво, што ўвайшоў у гісторыю лінгвістычнай навукі найперш як выдатны славіст. Гэта адзін з буйных расійскіх вучоных першай паловы XX ст., значныя перыяды чыйго жыцця, на жаль, даволі густа афарбаваны ў «шэрыя» колеры.

Нарадзіўся Мікалай Дурнаво ў Маскве 23 кастрычніка (4 лістапада) 1876 г. у сям'і патомнага двараніна з вёскі Парфёнкі Рузскага павета Маскоўскай губерні, меў двух братоў Васіля і Міхаіла. Згодна з публікацыямі расійскіх даследчыкаў некаторыя факты біяграфіі вучонага істотна адрозніваюцца. Так, Т. Сумнікава спачатку сцвярджала, што «ён быў трэцім сынам (пасля Васіля і Міхаіла) у сям'і» і нарадзіўся ў Маскве [32, с. 93], пазней – што быў старэйшым сынам [33, с. 74], а В. Жываў указвае, што «М. М. Дурнаво быў старэйшым з трох братоў, хоць менавіта ён у спадчыну атрымаў аднаго ката» і нарадзіўся ў вёсцы Парфёнкі [25, с. VII]. Дарэчы, на тое, што ён быў менавіта старэйшым сынам у сям'і ўказваюць і даследчыкі вядомага расійскага дваранскага роду Талстых, які «падарыў Расіі пісьменніка Льва Мікалаевіча і паэта Аляксея Канстанцінавіча» [26, с. 69], і з якога паходзіць род Дурнаво [26, с. 70–71].

Між іншым, у адшуканай архіўнай дазедцы, складзенай уласнаручна М. Дурнаво, месцам нараджэння таксама падаецца г. Москва [4, с. 55]. Бацька вученага Мікалай Мікалаевіч Дурнаво-старэйшы – вядомы ў Расійскай імперыі грамадскі дзеяч і публіцыст-славянафіл «быў безземельным дваранінам і атрымаў мізэрную спадчыну граніта. Ён не служыў, даходаў амаль не было, жылі бедна. Зіму праводзілі ў Маскве, шмат гадоў здыналі кватэру ў Стараманетным завулку, д. 4..., лета – у Парфёнках. Яго галоўныя інтарэсы знаходзіліся ў галіне палітыкі: ён быў аўтарам многіх брошур і артыкулаў па “ўсходнім пытанні”, напісанных з выключна манархічных і нацыяналістычных пазіцый» [4, с. 55–56]. Магчыма, сезоннымі вандроўкамі сям'і тлумачаща розныя месцы нараджэння ў публікацыях навукоўцаў. Маці вучонага – Лізавета Іванаўна Вельмянінаў, дачка багатых памешчыкаў, «якой і належала вёска Парфёнкі; бацька ж быў небагаты і ніякай земельнай уласнасці не меў» [25, с. VII].

Як вынікае з шэрага сучасных расійскіх друкаваных крыніц, заснаваных на нядаўна адкрытых архіўных дакументах, весці належным чынам гаспадарчыя справы не змаглі ні М. Дурнаво-старэйшы, ні М. Дурнаво-малодшы. У выніку ўсё сваё далейшае

самастойнае жыщё таленавіты вучоны і яго сям'я адчувалі пастаянную матэрыйяльную нястачу.

Першапачатковую адукацыю будучы вучоны атрымаў у 6-й Маскоўскай гімназіі, якую скончыў з сярэбраным медалём (1895 г.), і ў тым жа годзе паступіў на гістарычна-філагічны факультэт Маскоўскага ўніверсітэта. Філагічны профіль быў абраны ім невыпадкова: «На выбар спецыяльнасці паўплывалі інтэрэсы бацькі і яго бібліятэка, якая змяшчала многа кніг па царкоўных і палітычных пытаннях, па славянскай этнаграфіі і гісторыі і гісторыі дзяржавы і права» адзначаў Мікалай Дурнаво ў 1904 г. у сваёй біяграфіі [33, с. 74]. Менавіта ў сям'і з'явілася ў яго цікавасць «да класічных пісьменнікаў і мовазнаўства. Інтэрэс да дыялекталогіі падтрымліваўся жыщём у маёнтку» [33, с. 74].

У студэнцкія гады ён напісаў працу на тему «Аповесць пра Акіру Прамудрага», за якую быў узнагароджаны залатым медалём. Маскоўскі ўніверсітэт скончыў з дыпломам першай ступені (1899 г.) і быў пакінуты пры кафедры рускай славеснасці для падрыхтоўкі да магістарскага экзамену, дзе яго навуковымі кіраунікамі сталі М. Сакалоў (старожытнаруская літаратура) і П. Фартунатаў (лінгвістыка).

Яшчэ падчас магістарскай падрыхтоўкі Мікалай Дурнаво захапіўся дыялекталагічнымі даследаваннямі і зрабіў сістэмнае апісанне гаворкі сваёй роднай вёскі Парфёнкі, у якім паказаў адрозненні гаворкі ад рускай літаратурнай мовы [12]. У 1901 г. сумесна з М. Сакалоўм, Д. Ушаковым, А. Грыгор'евым, І. Тарабрыным і Р. Нахцігалам з Вены, які жыў тады ў Маскве, арганізаваў гурток па вывучэнні гісторыі і дыялекталогіі рускай мовы, пасяджэнні якога рэгулярна наведвалі акадэмікі Ф. Корш і А. Шахматава. Менавіта дзяякуючы падтрымцы акадэміка А. Шахматава і Аддзялення рускай мовы і славеснасці Акадэміі навук у снежні 1903 г. Гурток пераўтвараецца ў Маскоўскую дыялекталагічную камісію (МДК), актыўная і выніковая навукова-даследчая дзейнасць якой паспрыяла вылучэнню рускай дыялекталогіі ў самастойную мовазнаўчу галіну.

Спачатку працай Камісіі кіраваў акадэмік Ф. Корш (да 1915 г.), а пасля яго смерці – Д. Ушакоў, які адразу прызначыў

Мікалая Дурнаво сваім намеснікам. У МДК ён удзельнічаў у складанні праграм для збірання звестак пра рускія гаворкі [29], асабіста даследаваў дыялектнае маўленне большасці губерняў Еўрапейскай часткі Расіі, апрацоўваў дасланыя шматлікімі карэспандэнтамі адказы на праграмы МДК, па даручэнні Камісіі сумесна з Дмітрыем Ушаковым распрацаваў сістэму транскрыпцыйных знакаў для перадачы на пісьме рускага літаратурнага вымаўлення і інш.

Для станаўлення Мікалая Дурнаво як дыялектолага ў пачатковы перыяд яго навуковай дзеянасці, на наш погляд, важнае значэнне мелі апісанне гаворкі жыхароў яго родавага маёнтка ў вёсцы Парфёнкі і стварэнне дыялекталагічнай карты Калужскай губерні [12; 14], у выніку чаго ён набыў выключна карысны вопыт палявых дыялекталагічных даследаванняў і іх наступнага лінгвістычнага картографавання. Як бачыў, сваю першую лінгвістычную карту расійскі вучоны падрыхтаваў і апублікаваў у tym жа 1903 г., што і Я. Карскі карту пашырэння беларускай мовы.

Між іншым, гаворкі Калужскай губерні прыцягнулі яго ўвагу складанай сістэмай пераднаціскнога вакалізму, якую ён у выніку выдатна апісаў, і праца маладога даследчыка была станоўча ацэнена ў друку Яўхімам Карскім [27]. Важная адметнасць першых дыялекталагічных прац Мікалая Дурнаво – сістэмнае апісанне ўсіх моўных асаблівасцей даследаваных гаворак, а не толькі тых, што адрозніваюць пэўную гаворку ад літаратурнай мовы, як гэта было прынята яшчэ і на пачатку XX ст. у расійскай лінгвістычнай навуцы.

У 1904 г. Мікалай Дурнаво паспяхова здае магістарскія экзамены, чытае пробныя лекцыі і становіща прыват-дацэнтам Маскоўскага ўніверсітэта. Яму даручаюць выкладаць курсы дыялекталогіі рускай мовы, сучасную рускую мову і весці прасемінарый па старожытнарускай літаратуре. Аднак праца прыват-дацэнта (з пагадзінай аплатай) не забяспечвала належнага матэрыяльнага ўзроўню жыцця, асабліва пры няпоўнай вучэбнай нагрузкы, таму Мікалай Дурнаво «вымушаны быў выкладаць яшчэ ў дзвюх прыватных гімназіях. Праца ў МДК вялася на грамадскіх пачатках» [33, с. 77].

Матэрыяльнае становішча яго яшчэ больш пагоршылася ў 1906 г., калі ён «ажаніўся з суседкай па маёнтку, дачкой заможных памешчыкаў Рукіных – Кацярынай Яўгенаўнай» [33, с. 78], і асабліва ў 1909–1910 гг. Вось, напрыклад, што піша Кацярына Яўгенаўна ў лісце да мужа: «Мы ўсе дайшлі да немагчымасці: ні муکі чорнай і белай, ні круп..., заўтра ўсё купім і зноў будзем сядзець без грошай» [33, с. 78]. У выніку Мікалай Дурнаво ў 1910 г. прымае рашэнне перавесціся прыват-дацэнтам у Харкаўскі ўніверсітэт. Там ён адначасова выкладае яшчэ на Вышэйшых жаночых курсах, а таксама ў дзвюх прыватных гімназіях, аднак лета па-ранейшаму праводзіць з сям'ёй у Парфёнках.

Для навуковай творчасці ў Харкаўскім універсітэце былі даволі спрыяльныя ўмовы. У той час тут працавалі такія аўтарытэтныя навукоўцы, як А. Бялецкі, С. Кулебагін, Л. Булахоўскі, Д. Зяленін і інш. Разам з тым для Мікалая Дурнаво ўзніклі і дадатковыя клопаты – неабходнасць штотыднёвых паездак з Харкава ў Москву на пасяджэнні МДК.

У 1915 г. вучоны вяртаецца ў Москву, атрымлівае невялікую вучэбную нагрузкую (4 гадзіны граўтычных заняткаў у тыдзень) у Маскоўскім універсітэце і прызначаецца намеснікам старшыні МДК. Толькі дзяякуючы асаўствым заходам акадэміка А. Шахматава атрымлівае невялікую грашовую аплату за пасаду намесніка старшыні Маскоўскай дыялекталагічнай камісіі. Матэрыяльныя цяжкасці ў харкаўскі, а затым і ў маскоўскі перыяд жыцця імкнецца палегчыць праз ганаары за навуковыя публікацыі. У гэтыя гады прыкметна актыўнізуеца яго навуковая дзейнасць. Так, у 1910 г. ён публікуе 9 прац, у 1911 – 7, у 1913 – 7, у 1914 – 15 і г. д. [24, с. 270–274]. Аднак з пачаткам Першай сусветнай вайны, а затым Каstryчніцкай рэвалюцыі выдавецкая дзейнасць рэзка скрачаецца, а матэрыяльнае становішча сям'і істотна пагаршаецца. Вось што на гэты конт заўважае расійская даследчыца Т. Сумнікова:

«Адсутнасць стабільнай дастаткова аплачваемай працы, залежнасць ад нерэгулярных ганаараў, безграшоўе – спадарожнікі М. Дурнаво на ўсім працягу яго самастойнага жыцця. У дарэвалюцыйны час да гэтага дадалася не-

адпаведнасць матэрыяльных магчымасцей вучонага таму жыццёваму ладу, які быў прадпісаны яго саслоўнай прыналежнасцю і грамадскім становішчам. І беды М. Дурнаво пачаліся, насуперак існуючаму ўяўленню, зáдаўга да савецкай улады. Невыпадкова ў 20-30-я гады М. Дурнаво ва ўспамінах яго малодшых сучаснікаў паўстае эрудзіраваным, паглыбленым у науку, але замкнёным, цяжкім у зносінах чалавекам» [33, с. 77].

У 1916–1918 гг. вучоны актыўна шукае магчымасць стабільнай працы ў Адэсе, Казані і зноў у Харкаве, але беспаспяхова. Толькі на пачатку 1918 г. ён нарэшце праходзіць па конкурссе на пасаду прафесара ў толькі што адкрыты ўніверсітэт і разам з сям'ёй і бацькам пераязджае ў Саратаву. У гэты час сюды ў эвакуацыю прыехала частка рускай прафесуры Дарыцкага ўніверсітэта, у тым ліку вядомыя філолагі Р. Ільінскі, М. Піксанаў, М. Якаўлеў і інш.

У тым жа годзе (13 кастрычніка) Мікалай Дурнаво ў Петраградскім універсітэце паспяхова збараняе доктарскую дысертацыю «Дыялекталагічныя даследаванні ў галіне велікарускіх гаворак», прысвечаную апісанню паўднёвавелікарускага дыялекту, апублікованую папярэдне ў двух выпусках [15]. Ім упершыню ў рускай дыялекталогіі было выказаны ідэя пра паступовае развіццё пераднаціскнога вакалізму, выяўлены архаічныя і адносна новыя яго тыпы. У Саратаве вучоны выкладаў таксама на Вышэйшых жаночых курсах, актыўна ўдзельнічаў у працы «Філасофскагістарычнага тварыства» і «Таварыства рускай філаглогіі і этнографіі», неаднаразова выязджаў у дыялекталагічныя экспедыцыі.

У 1919 г. падчас навуковых паездак па Ніжнім Паволжы ўсе «матэрыялы, сабраныя на працягу 20 гадоў, прапалі, і той працяг працы, які я меў на мэце ў прадмове і ўводзінах да 1 часткі “Даследаванняў” [маецца на ўвазе публікацыя [15] – аўт.] стаў немагчымым» [4, с. 57–58].

Аднак знаходжанне вучонага ў Саратаве было непрацяглым. Ва ўмовах грамадзянскай вайны восенню 1920 г. у Паволжы распачаўся голад. Мікалай Дурнаво захварэў на цяжкую форму мальярэ і знаходзіўся літаральна на мяжы жыцця і смерці. Пачаў распадацца ўніверсітэт. Усе гэтыя абставіны паспрыялі прыняц-

цю рашэння вярнуцца назад у Москву, дзе таксама было нясытна і амаль немагчыма ўладкавацца на працу. Затое ў Москве быў даўні сябар і паплечнік Дзмітрый Ушакоў, дарагая сэрцу Маскоўская дыялекталагічная камісія, якая, аднак, лічылася грамадской арганізацыяй, за працу па-ранейшаму нічога не плацілі. У выніку на працягу года вучоны не меў пастаяннага заробку, а на яго ўтриманні былі жонка і трое дзяцей. Выжыць у такіх умовах удалося толькі дзякуючы ганаарам за надрукаваныя на-вуковыя працы.

Перыяд 1922–1924 гг. у творчых адносінах стаў адным з самых плённых у жыцці Мікалая Дурнаво. За тры гады ён апублікаваў каля 30 навуковых прац, у тым ліку тры асобныя кнігі [16; 17; 18]. Гэта былі досыць важныя і адметныя творы ў навуковай біяграфіі вучонага, у якіх змешчаны цікавыя і арыгінальныя на той час лінгвістычныя ідэі. Такім чынам, узнякла досыць парадакальная ситуация: складаныя абставіны жыцця паспрыялі інтэнсіфікацыі даследчай працы. Навуковую актыўнасць вучонага заўважылі – і ў 1924 г. Мікалай Дурнаво быў абрани членам-карэспандэнтам Акадэміі навук СССР. Здавалася б, жыццё паціху ўладкоўваеца.

Аднак у тым жа 1924 г. усё нечакана істотна змянілася. Мікалаі Дурнаво дамогся чатырохмесячнай камандзіроўкі ад Акадэміі навук у Чэхаславакію, у вызначаны тэрмін не здолеў вярнуцца на радзіму і стаў «невяртанцам». Спадзяванні на сталае працаўладкаванне за мяжой і адпаведна надзеянае матэрыяльнае становішча не спраўдзіліся: у міжваенны перыяд Чэхаславакія прыкладала значныя намаганні, каб падтрымаць вучоных-эмігрантаў з Расіі, але магчымасці краіны былі абмежаваныя – месцаў працы для ўсіх не хапала. Толькі дзякуючы свайму вучню Раману Якабсону рускі эмігрант Мікалай Дурнаво атрымаў дапамогу ад Чэхаславацкага міністэрства замежных спраў: Чэхаславацкая акаадэмія навук прафинансавала яго дыялекталагічную паездку ў Закарпацце, што ўваходзіла ў той час у склад гэтай краіны (справаздачу аб паездцы гл.: [8]).

Вясной 1926 г. яго запрасілі на філософскі факультэт Масарыкава ўніверсітета ў Брно, дзе ён прачытаў курс уводзін у гісто-

рью рускай мовы (пазней дапрацаваны тэкст лекцый апубліка-  
ваны асобным выданнем, гл.: [21]).

Матэрыяльныя праблемы і немагчымасць вярнуцца са сваёй  
пратэрмінаванай камандзіроўкі на радзіму моцна прыгняталі ву-  
чонага ўвесь 1927 год і даводзілі літаральна да адчаю. Вось што  
ён пісаў у лістах да прафесара Наварасійскага ўніверсітэта (Адэ-  
са) Барыса Ляпунова: «Маё матэрыяльнае і сямейнае становішча  
пачынае становіцца катастрофічным, і я зусім не магу ўяўіць, ка-  
лі я буду мець фінансавую магчымасць вярнуцца са сваёй пра-  
тэрмінаванай з-за адсутнасці сродкаў замежнай камандзіроўкі»  
(май 1927 г.); «Не ведаю, калі будуць сілы вярнуцца. Ні месца, ні  
заробку ў межах СССР ніяк дабіцца не магу, а без гэтага мне гро-  
шай нават на зваротную дарогу не хопіць» (каstrychnік 1927 г.)  
[цыт. паводле: 31, с. 69].

У гэты крытычны перыяд жыцця рэальную падтрымку і на-  
дзею на вяртанне ў СССР аказалі Мікалай Дурнаво беларускія  
вучоныя. Спачатку яму шукаў месца працы ў Ленінградзе акадэ-  
мік Яўхім Карскі, аднак вольных вакансій у гэты момант у «паў-  
ночнай сталіцы» не аказалася. Затым ініцыятыву па вяртанні ву-  
чонага на радзіму ўзяў на сябе Пётр Бузук, пра што і паведамляў  
у лісце да прафесара Барыса Ляпунова 26 лістапада 1927 г. (да-  
рэчы, свайго ўніверсітэцкага настаўніка):

«Карскі не зусім дакладна паведаміў Вам адносна за-  
прашэння прафесара Дурнаво ў Мінск. Не Універсітэт, а  
Інстытут Беларускай культуры запрашае яго заніць ка-  
федру гісторыі беларускай мовы. Ён, безумоўна, атрымае  
некалькі гадзін і ва Універсітэце, як заявіў мне Пічэ-  
та. Ініцыятарам гэтага запрашэння з'яўляюся я. Мне да-  
вялося пісаць і водзіць на навуковыя працы М. Дурнаво.  
Прафесар Дурнаво ахвотна пагадзіўся, і праз некаторы  
час мы спадзялемся ўбачыць М. у Мінску. Засталася яшчэ  
адна інстанцыя – зацвярджэнне выбараў у Саўнаркаме»  
[31, с. 70].

Аднак зацвярджэнне вынікаў выбараў і афіцыйнае запра-  
шэнне Мікалая Дурнаво ў Мінск затрымлівалася, пра што Пётр  
Бузук і паведаміў Барысу Ляпунову 22 снежня 1927 г.: «Справа з

выбраннем М. М. Дурнаво крыху затармазілася, таму што захварэў старшыня нашага Аддзялення С. М. Некрашэвіч... У бліжэйшай будучыні выбары будуць, нарэшце, зацверджаныя» [31, с. 70]. Прыкладна ў лютым 1928 г. Мікалай Дурнаво нарэшце прыязджае ў Мінск, становіцца навуковым супрацоўнікам Беларускай акадэміі навук, атрымлівае гадзіны для выкладання ў Беларускім дзяржаўным універсітэце і абіраеца акадэмікам Беларускай акадэміі навук.

У Мінску Мікалай Дурнаво атрымаў такі доўгачаканы і важны для любога чалавека матэрыяльны дастатак. Аднак у маральні-псіхалагічным плане не ўсё было так удала і паспяхова, як можа падацца на першы погляд. І датычыла гэта не толькі навуковага, але і побытавага боку жыцця вучонага.

Навуковая незадаволенасць Мінскам заключалася ў адсутнасці тут у 1920–1930-я гады добра ўкомплектаваных навуковых бібліятэк: «...я, вядома, аддаў бы перавагу Маскве або Петраграду, таму што з маладосці прызывычаіўся працеваць толькі з першакрыніцамі, а ў Мінску іх няма; да Масквы ад Мінска даволі далёка, а да Петраграда яшчэ далей...» [31, с. 69]. Побытавыя праблемы заключаліся ў адсутнасці больш-менш прыдатных для вучонага жыллёвых умоў. Як ведае з заявы Мікалая Дурнаво на імя кіраўніцтва Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ад 6 кастрычніка 1928 г. ён у гэты час займаў невялічкі пакой (не больш за 8 квадратных метраў), у якім нават цяжка было б паставіць пісьмовы стол і кніжную паліцу.

«Кнігі даводзіцца трываць у сакважы, а займацца за маленькім сталом, на якім нельга раскладаці ўсе кнігі, неабходныя для заняткаў. Мой пакойчык аддзелены ад суседняга пакоя, дзе жывуць гаспадыня з мужам і малалетнім сынам, другога пакоя не маюць, толькі тонкай фанернай перагародкай, праз якую чуваць усе размовы, што вельмі перашкаджае заняткам і часта зусім не дазваляе займацца. У пакоі няма штэпселя для настольной лямпы і ёсьць толькі лямпачка ў столі; таму я пазбаўлены магчымасці займацца ўвечары, а ў зімнія дні і раніцай, калі ўсе ўстановы, куды я мог бы пайсці займацца, зачыненыя; не могу нават чытаць. Я хацеў купіць шнур са штэпсelem

## МІКАЛАЙ ДУРНАВО

і патронам, каб прыладзіць лямпачку бліжэй да стала, але ва ўсім Мінску не знайшлося адпаведнага штэпселя. У мяне ў Маскве засталася сям'я, але ніхто з членаў маёй сям'і не можа да мяне прыехаць хоць бы пагасціць на некалькі дзён, таму што ў майі пакойчыку няма дзе змясціца другому чалавеку... У дадатак мой пакойчык настолькі сырны, што папера становіцца вільготная, а кнігі ад сырасці псуюцца. Для майго здароўя гэтая сыррасць вельмі шкодная, таму што я яшчэ ў 1921 годзе ў Саратаве скончыў маліарыю, і вясной гэтага года ў мяне ў Мінску прыступы маліарыі аднавіліся» [3, арк. 126].

Згодна з рэзалюцыяй на дакуменце прафесару М. Дурнаво быў прадастаўлены «адзін пакой у кватэры даці Краскоўскага ў буд. 11 па Савецкай, 33» [3, арк. 126]. Наколькі ў адпаведнасці з гэтым рашэннем палепшыліся жыллёвые ўмоны Мікалая Дурнаво, нам невядома.

Пасля Каstryчніцкай рэвалюцыі 1917 г. і ўтварэння БССР, як і ў іншых былых нацыянальных усцраінствах Расіі, на Беларусі фарміравалася ўласная навуковая школа, адчыняліся вышэйшыя навучальныя ўстановы, была ўтворана Беларуская акадэмія науک (1928 г.) і абраны першыя акадэмікі. З самага пачатку сваёй навукова-педагагічнай дзейнасці ў Мінску Мікалаі Дурнаво выявляў шчырую зацікаўленасць у павышэнні ўзроўню навуковых даследаванняў айчынных мовазнаўцаў, аўтарытэту нацыянальнай Акадэміі науک па-за межамі Беларусі.

Як вядома, савецкай акадэмічнай науцы таго часу былі ўласцівыя агульныя заганы. Мясцовае кіраўніцтва ўважліва сачыла за падзеямі ў Маскве і аналагічна дзейнічала дома. А ў цэнтры паступалі наступным чынам: «У лік акадэмікаў АН СССР, аса-бліва ў гуманітарнай галіне, актыўна прасоўваліся або вучоныя, што заявілі пра сваю адданасць марксізму, або вядомыя дзяржаўныя і партыйныя функцыянеры (М. І. Бухарын, А. В. Луна-чарскі і г. д.)» [31, с. 70].

Як вынікае з ліста да Барыса Ляпунова, Мікалаі Дурнаво не хаваў сваіх адмоўных адносін да такіх «псеўдаадэмікаў»: «Яны непісьменныя, не разумеюць сапраўднай науки і толькі губляюць імя беларускай “Акадэміі науک”...» [4, с. 60]. А для яго, як

аўтарытэтнага вучонага і супрацоўніка дадзенай установы, гэта было непрымальна:

«У тутэйшай Акадэміі мяркуеца ўвесці інстытут члену-карэспандэнтаў. Хацелася б, каб хоць у члены-карэспандэнты трапілі людзі, якія далі што-небудзь станоўчае для беларускай науки. У такім выпадку можна спадзявацца, што з цягам часу і беларуская Акадэмія стане науковай установай» [31, с. 71].

Да ліку асоб, вартых прысваення ганаровых акадэмічных званняў, ён найперш адносіў Пятра Бузука: «Хоць ён на Беларусі і нядаўна, але для вывучэння беларускіх гаворак зрабіў больш за саміх беларусаў; я б сказаў, нават больш за самога Карскага», а таксама Паўла Растваргуева, які, аднак, на здзіўленне Мікалая Дурнаво «рашуча адмаўляеца і гэтым перашкаджае нам крыху ўзняць прэстыж БАН, таму што, што ж гэта за беларуская Акадэмія науک, у якую не ўваходзяць вучоныя, якія займаюцца вывучэннем беларускага народа, яго гісторыі, мовы, этнографіі і літаратуры (Карскі, Любаўскі, Доўнэр-Запольскі, Сержпухоўскі, Растваргуев, Жуковіч)» [31, с. 71].

З 1929 г. у Беларусі пачалася «барацьба» з дзеячамі нацыянальнай культуры і науки, так званымі «нацдэмамі», многіх звалінілі з працы і даваг арыштоўвалі. Фактычна Мікалай Дурнаво апынуўся цалкам у акружэнні «нацдэмаў», быў адразу ж падвергнуты досьціж жорсткай публічнай крытыцы нібыта за падтрымку іх, а таксама за вызначэнне беларускай мовы як дыялекту рускай мовы і інш. У канцы 1929 г. ён звольнены з працы і нават выключаны з прафсаюза, што лічылася тады таксама досьціж жорсткім пакараннем, а неўзабаве пазбаўлены звання акадэміка, за якое, між іншым, належала пэўная грашовая аплата.

У выніку на пачатку 1930 г. Мікалай Дурнаво ў чарговы раз вяртаецца ў Москву і становіцца беспрацоўным. Новыя выпрабаванні лёсу вучоны вытрымаў даволі мужна і на сваіх беларускіх калег асаблівай крыўды не меў, паколькі па вяртанні з Прагі паспей няблага зарыентавацца ва ўнутранай грамадска-палітычнай сітуацыі ў СССР: «Беларуская акадэмія науک у май звалъ-

ненні амаль невінаватая. Гэта была пастанова кам'ячэйкі БАН, дзе распароджаліся больш тэхнічныя служачыя, аспіранты і да т. п. Прэзідэнт БАН, хоць і камуніст, пасяджэнні не наведвае. Паколькі ячэйка патрабавала, Прэзідыум БАН не мог ісці супраць» [31, с. 71–72]. Не лічыў Мікалай Дурнаво вінаватым у сваім звольненні і Пятра Бузука, хаця апошні і занадта імкнуўся «афішаваць сваю савецкасць», але па-сутнасці «ён чалавек не злосны, а дабрадушны, гатовы дапамагчы іншым, наколькі гэта не страшна. Навуковыя інтэрэсы ў яго ёсць. Я ўпэўнены, што ў гісторыі са мною ён быў убаку» [31, с. 72].

У 1930–1933 гг. вучоны зноў не мае ніякай сталай працы ў Маскве, нягледзячы на значныя намаганні яго сяброў і паплечнікаў з мэтай дапамагчы яму ўладкаваць нарэшце сваё матэрыяльнае становішча. Асноўнымі сродкамі для існавання сям'і ў гэты час былі невялікая аплата за ганарок званне члена-карэспандэнта АН СССР, прысвоеное яму ў 1924 г., выпадковая праца па даговорах, ганаары за рэдкія навуковыя публікацыі, пэраважна ў Чэхаславакіі, і прачытаны аднойчы курс гісторыі рускай мовы для аспірантаў Навукова-даследчага інстытута мова-знаўства (1932 г.), зачынены праз год па патрабаванні марыстаў.

Напачатку маральнай прадухай была дабрачынная праца ў Маскоўскай дыялекталагічнай камісіі, але неўзабаве яе таксама распушцілі (1931 г.). Ён напісаў і надрукаваў за мяжой каля 10 невялікіх артыкулаў і рэцэнзій, а ў Маскве – перакладны чэшска-рускі слоўнік [23] з прыкладзеным да яго фанетычна-граматычным нарысам чэшскай мовы (сумесна з А. Груліным – псеўданім чэшскага камуніста, які тады вучыўся ў маскоўскай Ленінскай школе). Гэта, па сутнасці, была апошняя прыжыщёвая публікацыя вучонага. На жаль, стражаны рукапісы сумеснага з В. Вінаградавым дапаможніка па гісторыі рускай літаратурнай мовы і калектыўнага (з Р. Аванесавым і У. Сідаравым) дапаможніка па граматыцы сучаснай рускай мовы (суаўтары свае часткі апубліковалі пазней асобнымі выданнямі адпаведна ў 1934 г. і 1946 г.). Цяжкі побыт адмоўна паўплываў на здароўе М. Дурнаво: знешне ён заўчасна па старэй.

На пачатку 1930-х гг. у Савецкім Саюзе распачаліся ганенні на дзеячаў навукі, прамысловасці, культуры, і ў 1933 г. «чарга даходзіць да філолагаў, пераважна славістаў» [25, с. XIV]. Ноччу на 28 снежня 1933 г. Мікалай Дурнаво і яго старэйшы дваццацірохгадовы сын Андрэй, гісторык-славіст, былі арыштаваны. Неўзабаве такі ж лёс напаткаў нявесту Андрэя Дурнаво – сямнаццацігадовую Варвару Трубяцкую, пляменніцу Мікалая Трубяцкога, і яе бацьку. Гэтыя першыя арышты, на думку сучасных расійскіх даследчыкаў, паклалі пачатак так званай маскоўскай «справы славістаў» [5].

Усяго на працягу студзеня – красавіка 1934 г. былі ўзяты пад варту «яшчэ 16 вучоных і педагогаў, спецыялістаў па славістыцы і русістыцы» [4, с. 62]. Усе арыштаваныя былі забінавачаны ў прыналежнасці да прыдуманай НКУС Расійскай нацыянальнай партыі, якая нібыта ажыщцяўляла актэўную антысавецкую дзейнасць [33, с. 73].

Пасля непрацяглага следства 29 сакавіка 1934 г. М. Дурнаво быў асуджаны на 10 гадоў лагераў, але праз тры з паловай гады па расшэнні «тройкі» НКУС Ленінградскай вобласці ад 9 кастрычніка 1937 г. разам з іншымі, якія атрымалі 10-гадовы тэрмін, расстралены: «прычына паспешнага расстрэлу – перадача Салавецкіх астравоў, дзе знаходзіліся зняволеные, Наркамату абароны для арганізацыі ваеннай базы» [33, с. 73]. Прысуд быў выкананы 27 кастрычніка 1937 г. [4, с. 66].

У час знаходжання на Салавецкіх астравах М. Дурнаво таксама спрабаваў займацца навуковымі даследаваннямі: распрацоўваў старапісныя і друкаваныя дакументы Салавецкага музея, якія перадаваліся яму ў камеру, склаў граматыку сербска-харвацкай мовы [31, с. 77] і інш. Лёс гэтых прац застаецца пакуль што невядомым.

Непасрэдна ў беларускіх навуковых выданнях М. Дурнаво апубліковаў усяго 5 прац. Першая з іх была завершана аўтарам 6 лістапада 1927 г. яшчэ падчас знаходжання ў Празе і ўяўляе сабой справаздачу вучонага па выніках яго знаёмства з так званимі «карпацка-рускімі» гаворкамі, ажыщцёўленага згодна з заданнем МДК: «У жніўні 1924 г. я быў камандзіраваны Маскоў-

скай дыялекталагічнай камісіяй і Акадэміяй навук у Чэхасла-вацкую рэспубліку. Адной з мэтаў маёй камандзіроўкі было вывучэнне карпацка-рускіх гаворак» [8, с. 220].

У пачатку артыкула аўтар падае «некаторыя звесткі аб прыродных і культурных умовах, а таксама аб эканамічным стане са-міх карпатарусаў» [8, с. 220]. Далей прыводзіцца кароткая харак-тарыстыка фанетычных і марфалагічных асаблівасцей гаворак, змяшчаецца карта Падкарпацкай Русі.

Сярод лексічных адметнасцей маўлення мясцовых жыхароў адзначаецца наяўнасць шматлікіх запазычанняў з венгерскай і німецкай (праз венгерскае пасрэдніцтва) моў, а таксама тэрыто-рыяльна абмежаваныя запазычанні з румынскай і славацкай моў. Спіс цікавых мясцовых дыялектызмаў аўтар не падае, па-колькі запланаваў «з часам выдаць слоўнік карпацкарусікіх гаво-рак, скарыстаўшы для гэтага, апрача матар'ялаў друкаваных і сваіх, таксама матар'ялы, сабраныя Гжохом, Багатыровым, Га-вацці Важным і Героўскім» [8, с. 229]. На жаль, задума засталася нерэалізаванай.

Значна больш набліжаны да беларусістыкі артыкул Мікалая Дурнаво, прысвечаны ўстанаўленню часу распаду агульнаславянскай мовы [7]. Падрабязны аналіз аргументаў Мікалая Тру-бяцкога наконт суднясеннія страты галосных ѣ, ъ у слабым стано-вішчы з эпохай распаду агульнаславянскай мовы (X–XIII стст.), а таксама неапублікованых поглядаў на дадзеную проблему Ра-мана Якабсона прырэй яго да высновы, што «па сутнасці яны пра-вільныя» [7, с. 73], і на карысць гэтай думкі вучоны падаў шэраг уласных аргументаў, для чаго выкарыстаў у тым ліку і прыклады з сучаснай беларускай мовы.

У артыкуле «Увагі да беларускай фанетыкі» [11] Мікалай Ду-рнаво ўказвае на неабходнасць вывучэння беларускага акання і асаблівасцей артыкуляцыі дыфтонгаў у паўднёва-беларускіх га-ворках. Тут даследчык падае адно досьць цікавае і, на наш по-гляд, важнае назіранне пры разглядзе пытання пра паўднёва-бе-ларускія дыфтонгі:

**«Наглядальніку, які вывучае гаворку, гукавая систэма якой адметна ад гукавой систэмы яго ўласнай гаворкі,**

надзвычайна цяжка заўважыць тую розьніцу паміж гукамі гэтае гаворкі, якая ў яго мове ня служыць для дыфэрэнцыяцы слоў або граматычных форм па значэньні, г. зн. не зъяўляеца фактарам этымолёгічным. Для наглядальніка маскоўца такою розьніцай зъяўляеца, між іншым, розьніца паміж так званымі “дыфтонгамі” і нормальнымі “о” і “у” або “е” і “і” ў паўднёва-беларускіх гаворках. З гэтае прычыны і я, як масковец, ня гледзячы на сваю шматгадовую практыку нагляданьня над жывою моваю, у часе сваіх апошніх паездак па паўднёвой частцы Беларусі, мог толькі констатаваць у паўднёва-беларускіх гаворках прысутнасць асобных галосных гукаў, этымолёгічна адметных ад “о” і “у” і ад “е” і “і”, ... але ня мог у кароткі час дакладна ўстанавіць распаўсяджаючую гэтых гукаў і ўмовы іх зъяўленьня...» [II, с. 71].

Далей Мікалай Дурнаво выказвае слушную метадычную пададку будучым даследчыкам тэрытарыяльных дыялектаў: «Пажадана, каб і пры вывучэнні паўднёва-беларускіх “дыфтонгаў” наглядальнікі, у мове якіх падобных гукаў, як этымолёгічна самастойных гукаў, няма, *карыстацца дапамогаю мясцовых досьци інтэлігентных асоб* (выдзелена намі – аўт.), якія могуць адразніваць такія гуки ў сваёй мове» [11, с. 71]. У выніку праведзенага аналізу наяўнага фактычнага матэрыялу вучоны робіць наступны вывод:

«Уласна какучы, назва “дыфтонг”, як верна адзначана Ганцовым, так і назва “паліфтонг”, як мяркуюць некаторыя, да гэтых гукаў не падыходзяць, бо ў успрыманьні пры вымаўленьні і слуханьні яны не раскладаныя. Па колькасці яны таксама не даўжэй астатніх націскных галосных. На “паліфтонг” яны яшчэ меней падобны, чым на “дыфтонг”, бо, пры спосабе раскладацца іх, больш, чым два элемэнты (“у” і “о”, “е” і “і”), заўважыць у іх нельга, але і гэтыя элемэнты на роўныя галосным “у” і “о”, “е” і “і”. Артыкуляцыя гэтых гукаў верна вызначаецца Ганцовым, як неаднародная, якая пачынаеца з больш закрытай (верхній) і пераходзіць у больш адкрытую (сярэднюю)» [II, с. 71-72].

Дзве публікацыі Мікалая Дурнаво – рэцэнзіі на працы Алены Курылава і Пятра Бузука. У рэцэнзіі на працы ўкраінскай даследчыцы Алены Курыла (у розных крыніцах яе прозвішча падаеца ў дзвюх формах – Курыла і Курылава) па дыялекталогіі і гісторыі беларускай і ўкраінскай мовы аналізуюцца адразу трох публікацыі, прысвечаныя пераважна гаворкам Чарнігаўшчыны [9]. Першая рэцэнзаваная праца «Фанетычныя і некаторыя марфалагічныя асаблівасці гаворкі вёскі Харобрычаў колішняга Гараднянскага павета, цяпер Сноўскай акругі на Чарнігаўшчыне» (1924, 111 с.) уяўляе сабой манографію, у якой пададзена «падрабязнае і дакладнае апісаньне гукаў паўднёва-беларускай гутаркі сяла Харобрычаў; морфолёгічныя асаблівасці гэтай гутаркі яна пералічвае вельмі коратка і схэматычна» [9, с. 317]. На думку рэцэнзента, апісаная Аленай Курыла гаворка «наогул тыповая паўднёвна-беларуская» [9, с. 317], што пачэрджаюць наступныя найбольш характэрныя яе дыялектныя рысы: *агульнабеларускія* – наяўнасць акання і дзекання, слабасць і адкрыласць нескладовага і паміж галоснымі, адсутнасць этымалагічнай розніцы паміж *r* цвёрдым і мяккім; *паўднёва-беларускія* – наяўнасць дыфтонгаў, захаванне звонкіх зычных у канцы слов і перад глухімі зычнымі, прыметнікі мужчынскага роду ў назоўным склоне маюць канчаткі *-ы*, *-і*, дзеяловы ў першай асобе множнага ліку цяперашняга часу маюць канчатак *-ом* (*нясом*) [9, с. 317–318].

Да апісання гаворкі Алены Курыла прыклала ўзоры вуснага маўлення мясцовых жыхароў, іх прозвішчы і некаторыя іншыя дадатковыя матэрыялы. Рэцэнзент даволі падрабязна характарызуе і ўхваляе методыку праведзенага дыялекталагічнага даследавання: аўтарка правяла ў вёсцы 17 дзён, а яе рэспандэнтамі былі тубыльцы рознага ўзросту і пераважна непісьменныя, што дазволіла навукоўцу «меркаваць аб эвалюцыі гутаркі і аб уплыве на гутарку з боку школы і пісьменнасці» [9, с. 317]. Адзіная заувага Мікалая Дурнаво па гэтым пытанні датычыла того, што сабраны матэрыял у пэўнай меры аднабокі, паколькі «усе асобы, гутарку якіх наглядала К., былі жанчыны» [9, с. 317].

Варта таксама зазначыць, што гэтая рэцэнзія апублікавана аўтарам паўторна, упершыню яна друкавалася яшчэ ў 1925 г. у

Празе [19], як таго, відаць, вымагалі ад вучонага складаныя матэрыяльныя ўмовы жыцця. Да таго ж на Беларусі дадзеная праца Алены Курыла к таму часу ўжо была добра вядомая па палымянскай публікацыі Л. Арасімовіча [2], а таксама шырокая выкарыстана П. Растваргуевым у параўнальна-супастаўляльным апісанні беларускіх гаворак заходняй Браншчыны [30].

Другая рэцэнзаваная праца Алены Курыла – досьць аб'ёмісты артыкул «Да пытання пра ўмовы развіцця дысімілятыўнага акання» (1928, 25 с.) у зборніку Украінскай акадэміі навук, напісаны таксама на матэрыяле гаворкі в. Харобрычаў. На думку аўтара артыкула, дысімілятыўнае аканне ў харобраўскай гаворцы «з'яўляецца ў яго першаісным відзе», а ў іншых беларускіх і паўднёвавелікарускіх гаворках яно з'яўляецца вынікам «далейшай эвалюцыі акання харобраўскага тыпу» [9, с. 319], што выклікала ў рэцэнзента пэўныя пярэчанні. Робіць заўгау Мікалай Дурнаво аўтару артыкула і за няведенне яго ўласнай бібліографічнай працы па гэтым пытанні ў часопісе «Ужнословенски Филолог» (кн. V, 1925–1926 гг.) [9, с. 319].

Трэцяя прарэцэнзаваная праца Алены Курыла – «Да хараўтарыстыкі і манафтангізацыі чарнігаўскіх дыфтангічных гукаў» (1925, 24 с.). Артыкул напісаны па матэрыялах дыялекталагічных экспедыцый, ажыщёўленых у 1923 г. У ім зроблена спроба высветліць умовы і па слідоўнасць манафтангізацыі дыфтонгаў у даследаваных акаючых і окаючых гаворках, што, на думку даследчыцы, «выклікала больш скорым тэмпам жыцця, злучаным з ускладненнем жыццёвых умоў» [9, с. 320]. Акрамя таго, Мікалай Дурнаво паведамляе ў канцы рэцэнзіі і пра наяўнасць кнігі Алены Курылавай «Матэрыялы да ўкраінскай дыялекталогіі і фалькларыстыкі» (Кіеў, 1918, 135 с.), дзе змешчаны слоўнік прыкладна на 5 тысяч слоўніковых артыкулаў, складзены пераважна па акаючых гаворках Чарнігаўшчыны (так званых пераходных палескіх гаворках). Між іншым, гэтая праца ўкраінскай даследчыцы ў сучасных беларускіх бібліографічных даведніках нават не згадваецца.

Значную навуковую вартасць да нашага часу захоўвае даволі аб'ёмістая рэцэнзія Мікалая Дурнаво [10] на першы ўсходнесла-

вянскі атлас Пятра Бузука [6]. Рэцэнзент падрабязна і дастаткова крытычна разглядае працу беларускага даследчыка. Асноўныя заўвагі Мікалая Дурнаво датычаць наступных важных тэарэтычных палажэнняў лінгваграфічнай навукі.

*Па-першае*, атлас не ахоплівае ўсёй тэрыторыі пашырэння беларускай мовы як у межах тагачаснага СССР, так і па-за межамі гэтай краіны. А для агульнанацыянальнага атласа важна, каб у ім прысутнічалі не толькі карты, на якіх ізаглосы «падзяляюць тэрыторыю беларускай мовы ў тых ці іншых напрамках, але і тыя, якія дазваляюць гаварыць аб ёй, як аб чымсьці больш або менш суцэльным... Між тым у атласе чамусьці на зъявы, якія аб'яднаюць беларускую мову ў адно цэлае і адросніваюць яе, як цэлае, ад украінскае і абедзивюх падмоў беларускай мовы, зъвернута надзвычайне мала ўвагі» [10, с. 309].

*Па-другое*, у працы прадстаўлены ізаглосы «толькі нязначнай часткі фонетычных і морфолёгічных асаблівасцяў беларускай мовы і яе гаворак» [10, с. 312].

*Па-трэцяе*, як сведчаць дыялектаграфічныя крыніцы, у атласе недакладна праведзены межы шрага тыпова беларускіх моўных з'яў, асабліва на ўсходзе, а таму, на думку рэцэнзента, «усходняя граніца раду зъяў, што адросніваюць беларускія гаворкі ад гаворак, якія звычайна лічацца паўднёвавелікарусікі, праходзіць значна далей на ўсход» [10, с. 309], чым паказана ў атласе.

*Па-чацвёртае*, Гётр Бузук выкарыстаў не ўсе наяўныя ў той час дыялекталагічныя крыніцы, як, напрыклад «“Смаленскі краёвы слоўнік” Дабравольскага, ...зборнік Шлюбскага, дасьледваньне Растаргуева і інш.» [10, с. 312].

*Па-пятае*, да працы не прыкладзены спіс атрыманых адказаў у выніку шрага паездак Пятра Бузука «па тэрыторыі беларускіх гаворак у межах СССР, прычым [П. Бузук – аўт.] аб'ездзіў значную частку гэтай тэрыторыі. Але съпісу атрыманых адказаў Бузук не дае і толькі дзе-ні-дзе ў тэксьце кнігі спасылаецца на некаторыя з іх» [10, с. 312]. Больш того, як адзначае рэцэнзент, «нават кароткія справаздачы аб гэтых паездках, апрача справаздачы аб паездках у Себежскі і Невельскі паветы, не апублікованы і недаступны для карыстання; у кнізе, якую мы разглядаем,

выпіскі з гэтых матар'ялаў амаль што не падаюцца» [10, с. 313]. Усё гэта ўскладняе праверку працы аўтара, «з якою паўнатаю і дакладнасьцю скарыстаны дыялектычныя запісы і нагляданыні» [10, с. 312].

*Па-шостае*, спосаб картаграфавання кожнай дыялектнай рысы на асобнай карце «трэба прызнаць вельмі неэканомным і нязручным» [10, с. 313]. На думку Мікалая Дурнаво, «было-б больш практична злучыць на адной карце ізоглёсы некалькіх зъяў; пашырэньне адных рыс можна было-б адзначыць рознай афарбоўкай і штрыхоўкай фону, іншых – рознымі лініямі або пунктырам па іх граніцы» [10, с. 314] і некаторыя іншыя.

Беларускую праблематыку Мікалай Дурнаво закранаў і ў шэрагу іншых сваіх прац, найперш прысвечаных розным гістарычна-дыялекталагічным пытанням. Лічыцца, што менавіта ён абургунтаваў пераходны, а не змешаны харектар сярэднебеларускіх гаворак, хаця саму ідэю іх размежавання ў Маскоўскай дыялекталагічнай камісіі сам вучоны аддаваў Мікалаю Сакалову: «Ён першы ў Камісіі паказаў на неабходнасць адразніваць пераходныя і змешаныя гаворкі і першы даў азначэнне і тых і іншых, што выкладзена ў яго артыкуле “Вызначэнне і абазначэнне межаў рускіх гаворак”, якім пачынаўся 1-ы выпуск Прац МДК» [28, с. 96]. Шырокая выкарстоўваў М. Дурнаво беларускія матэрыялы ў многіх сваіх дыялекталагічных [13 і інш.] і гістарычна-лінгвістычных працах [13; 17; 20 і інш.], апубліковаў некралог пра Яўхіма Карскага [22].

У 1978 г. Мікалай Дурнаво быў адноўлены ў вучоным званні акадэміка Акадэміі навук Беларусі, а ў 1990 г. – у званні члена-карэспандэнта АН СССР [33, с. 73].

Зараз у расійскім мовазнаўстве актыўна вывучаецца лінгвістычная спадчына вучонага, удакладняюцца многія невядомыя факты асабістага жыцця, уводзяцца ў навуковы ўжытак захаваныя эпісталлярныя тэксты. Але, як слушна зазначае Уладзімір Алпатаў, «нельга не пашкадаваць гэтага сімпатычнага чалавека, добрага, мяккага, сумленнага, непрактичнага, паглыбленага ў навуку, слабага і ў той жа час адданага прынцыпам, які не па сваёй волі лёсу трапіў пад калёсы гісторыі» [1, с. 58].

## Літаратура

1. Алпатов, В. М. Языковеды. Востоковеды. Историки / В. М. Алпатов. – М. : Языки славянских культур, 2012. – 374 с.
2. Арасімовіч, Л. [Рэцэнзія] / Л. Арасімовіч // Польмя. – 1925. – № 8. – С. 200–201. – Рэц. на: Курило, О. Б. Фонетичні та деякі морфологічні особливості говірки села Хоробричів, давніше Гроднянського повіту, тепер Сновської округи Чернігівщині / О. Б. Курило // Збірник історико-філологічного відділу Всеукраїнської академії наук. – К. : Друк. ВАН, 1924. – № 21 : Праці етнографічної комісії. – 111 с.
3. Архіў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. – Ф. 205. – Воп. 1. – Спр. 359.
4. Ашнин, Ф. Д. Николай Николаевич Дурново / Ф. Д. Ашнин, В. М. Алпатов // Известия Академии наук. Серия литературы и языка. – 1993. – Т. 52. – № 4. – С. 54–68.
5. Ашнин, Ф. Д. «Дело славистов»: 30-е годы / Ф. Д. Ашнин, В. М. Алпатов. – М. : Наследие, 1994. – 285 с.
6. Бузук, П. А. Спраба лінгвістычнай геаграфіі Беларусі. Ч. 1. Фанетыка і марфалогія. Вып. 1. Гаворкі цэнтральнай і ўсходняй Беларусі і суседніх мясцовасцей Украіны і Вялікасіі ў першай чвэрці XX в. / П. А. Бузук. – Менск : Інбелкульт, 1928. – 110 с.
7. Дурнаво, М. М. Да пытання аб распадзе агульнаславянской мовы / М. М. Дурнаво // Запіскі аддзела гуманітарных навук Беларускай акадэміі навук. – Кн. 9 : Працы класа філалогіі. – Менск : БАН, 1929. – Т. 2. – С. 73–83.
8. Дурнаво, М. М. Дыялектолёгічна паездка ў Падкарпачкую Русь улетку 1925 году / М. М. Дурнаво // Запіскі аддзела гуманітарных навук Інбелкульт. – Кн. 2 : Працы класа філалогіі. – Менск : Інбелкульт, 1928. – Т. 1. – С. 220–229.
9. Дурнаво, М. М. Працы Алёны Курылавай у галіне дыялекталогіі і гісторыі беларускай і ўкраінскай мовы / М. М. Дурнаво // Запіскі аддзела гуманітарных навук Беларускай акадэміі наукаў. – Кн. 9 : Працы класа філалогіі. – Менск : БАН, 1929. – Т. 2. – С. 317–320.
10. Дурнаво, М. М. [Рэцэнзія] / М. М. Дурнаво // Запіскі аддзела гуманітарных навук Беларускай акадэміі наукаў. – Кн. 9 : Працы класа філалогіі. – Менск : БАН, 1929. – Т. 2. – С. 308–314. – Рэц. на кн.: Бузук, П. А. Спраба лінгвістычнай геаграфіі Беларусі. Ч. 1. Фанетыка і марфалогія. Вып. 1. Гаворкі цэнтральнай і ўсходняй Беларусі і суседніх мясцовасцей Украіны і Вялікасіі ў першай чвэрці XX в. / П. А. Бузук – Менск : Інбелкульт, 1928. – 110 с.
11. Дурнаво, М. М. Увагі да беларускай фанетыкі / М. М. Дурнаво // Запіскі аддзела гуманітарных навук Беларускай акадэміі наукаў. – Кн. 9 : Працы класа філалогіі. – Менск : БАН, 1929. – Т. 2. – С. 68–72.
12. Дурново, Н. Н. Описание говора деревни Парфёнок Рузского у. Московской губ. / Н. Н. Дурново // Русский Филологический Вестник. – Т. 44. – 1900. – № 3–4. – С. 153–216 ; – Т. 45. – 1901. – № 1–2. – С. 227–268 ; – Т. 46. – 1901. – № 3–4. – С. 129–151 ; – Т. 47. – 1902. – № 1–2. – С. 119–151 ; – Т. 49. – 1903. – № 1–2. – С. 297–321 ; – Т. 50. – 1903. – № 3–4. – С. 64–147, 285–297.
13. Дурново, Н. Н. (Южно)великорусские деепричастия на =мчи и =мши / Н. Н. Дурново // Сборник статей, посвящённый учениками и почитателями акад. Ф. Ф. Фортунатову по случаю 30-летия его учёной и преподавательской деятельности. – Варшава, 1902. – С. 407–423.
14. Дурново, Н. Н. Диалектологическая карта Калужской губернии / Н. Н. Дурново. – СПб. : Типография Императорской Академии наук, 1903. – 35 с.
15. Дурново, Н. Н. Диалектологические разыскания в области великорусских говоров. Ч. 1 : Южновеликорусское наречие / Н. Н. Дурново. – Вып. 1. – М. : Синодальная типография, 1917. – 224 с. ; Вып. 2. – М. : Типография Шамординской женской пустыни Калужской губернии, 1918. – 87 с.
16. Дурново, Н. Н. Повторительный курс грамматики русского языка / Н. Н. Дурново. – Вып. 1. – М. : Государственное изд-во, 1924. – 114 с.

## МІКАЛАЙ ДУРНОВО

17. Дурново, Н. Н. Очерк истории русского языка / Н. Н. Дурново. – М. – Л. : Государственное изд-во, 1924. – 376 с.
18. Дурново, Н. Н. Грамматический словарь (грамматические и лингвистические термины) / Н. Н. Дурново. – М. – Петроград : Л. Д. Френкель, 1924. – 154 стб.
19. Дурново, Н. Н. [Рецензия] / Н. Н. Дурново // *Slavia*. – Roč. 4. – 1925. – Seš. 1. – S. 193–194. – Рец. на: Курило, О. Б. Фонетичні та деякі морфологічні особливості говірки села Хоробричів, давніше Городнянського повіту, тепер Сновської округи Чернігівщині / О. Б. Курило // Збірник історико-філологічного відділу Всеукраїнської академії наук. – К. : Друк. ВАН, 1924. – № 21 : Праці етнографічної комісії. – 111 с.
20. Дурново, Н. Н. Спорные вопросы о.-сл. фонетики. 2. Гласные из *en*, *em* перед носовыми в о.-сл. / Н. Н. Дурново // *Slavia*. – Roč. 4. – 1927. – Seš. 2–3. – S. 209–232.
21. Дурново, Н. Н. Введение в историю русского языка / Н. Н. Дурново. – Вінн., 1927. – 266 с.
22. Дурново, Н. Н. Академик Е. Ф. Карский. Некролог / Н. Н. Дурново // *Slavia*. – Roč. 10. – Seš. 3, 1931. – S. 623–626.
23. Дурново, Н. Карманный чешско-русский словарь / Н. Н. Дурново, А. Грулин. – М. : Советская энциклопедия, 1933. – 1234 стб.
24. Дурново, Н. Н. Введение в историю русского языка / Н. Н. Дурново. – М. : Наука, 1969. – 295 с.
25. Живов, В. М. Н. Н. Дурново и его идеи в области славянского исторического языкознания / В. М. Живов // Дурново, Н. Н. Избранные работы по истории русского языка / Н. Н. Дурново. – М. : Языки русской культуры, 2000. – С. VII–XXXVI.
26. Калиткин, Н. Н. Предок Толстых и Дурново – чех? / Н. Н. Калиткин, Е. Н. Калиткина // Известия Академии наук. Серия литературы и языка. – М. : Наука, 1993. – Т. 52. – № 4. – С. 69–71.
27. Карский, Е. Ф. [Рецензия] / Е. Ф. Карский // Русский Филологический Вестник. – 1904. – Т. 51. – № 1–2. – С. 328–329. – Рец. на кн.: Дурново, Н. Н. Диалектологическая карта Калужской губернии / Н. Н. Дурново. – СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1903. – 35 с.
28. Никитин, О. В. Московская диалектологическая комиссия в воспоминаниях Д. Н. Ушакова, Н. Н. Дурново и А. М. Селищева (неизвестные страницы Московской лингвистической школы) / О. В. Никитин // Вопросы языкознания. – 2002. – № 1. – С. 91–102.
29. Программа для собирания сведений о южновеликорусских говорах, необходимых для диалектологической карты русского языка. Издание предварительное Московской Комиссии для составления диалектологической карты русского языка. – М. : Типография В. Рихтер, 1908. – 14 с. ; Программа для собирания сведений, необходимых для составления диалектологической карты русского языка. I : Южновеликорусские говоры. – Труды Московской Диалектологической Комиссии / под ред. Д. Н. Ушакова. – Варшава, 1910. – Вып. 2. – С. 40–50 ; Программа для собирания сведений, необходимых для составления диалектологической карты русского языка. 2 : Северновеликорусские и средневеликорусские говоры // Русский Филологический Вестник. – Т. 66. – 1911. – № 3–4. – С. 177–192 і інш.
30. Растроғуев, П. А. Говор с. Хоробричей б. Городнянского уезда Черниговской губернии в описании О. Курило и говоры западных уездов Брянской губернии / П. А. Растроғуев // Ученые записки [Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук. Институт языка и литературы. Лингвистическая секция]. – М., 1929. – С. 195–201.
31. Робинсон, М. А. Н. Н. Дурново и Н. С. Трубецкой: проблема евразийства в контексте «дела славистов» (по материалам ОГПУ – НКВД) / М. А. Робинсон, Л. П. Петровский / М. А. Робинсон // Славяноведение. – 1992. – № 4. – С. 68–82.
32. Сумникова, Т. А. Николай Николаевич Дурново (1976–1937) / Т. А. Сумникова // Русская речь. – 1981. – № 5. – С. 93–100.
33. Сумникова, Т. А. Николай Николаевич Дурново (штрихи к портрету) / Т. А. Сумникова // Известия Академии наук. Серия литературы и языка. – М. : Наука, 1995. – Т. 54. – № 5. – С. 73–82.